

## Насустрач газаваму крызісу

Круглы стол у рэдакцыі «ARCHE»

У круглым стале, які адбыўся 2 чэрвеня, узялі ўдзел галоўны рэдактар інтэрнэт-сайту «Наше мнение» **Сяргей Панькоўскі**, старшыня назіральнай рады Інстытуту прыватызацыі і мэнеджмэнту **Павал Данейка**, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» **Андрэй Дынсько**, палітычны тэхноляг **Аляксандар Фядута**, дырэктар сацыяметрычнай лябараторыі «Новак» **Андрэй Вардамацкі** і галоўны рэдактар «ARCHE» **Валер Булгакаў**.

**Андрэй Дынсько:** Я б папрасіў сп. Вардамацкага вельмі агульна акрэсліць, якімі тэндэнцыямі харктарызировалася разьвіцьцё беларускай грамадзкой думкі з 2001 г. да 2006 г. Ці можна з гэтага вывесыці, як яны будуць разгортвацца да 2011 г.?

**Андрэй Вардамацкі:** Калі казаць у тэрмінах колькасных, то насамрэч зъменаў не адбылося. У чиста колькасным сэнсе зъменаў аб'ёму пратэставага электарату (называйце яго як хочаце) няма. Ёсьць адкрышталізаваны электарат Лукашэнкі і адкрышталізаваны пратэставы электарат. Уся дынаміка разгортвалася ня ў колькасных, працэнтавых адносінах. Ні ў воднай з абавязаных катэгорыяў колькасных зъменаў не адбылося — адбыліся якасныя зъмены. І базавай зъменай можна назваць узмацненіне энэргетыкі меншыні, якое выявілася на Плошчы і пасыля Плошчы і выяўляецца цяпер.

Адноса таго, якія зъмены адбываюцца цяпер: мне здаецца, самай важнай зъменай ёсьць зъяўленыне новых актараў. Я маю на ўвазе зъяўленыне вялікай колькасці новых людзей, здольных сваімі паводзінамі выказаць сваю палітычную пазицыю.

Але гэта цягне за сабой істотныя палітычныя арганізацыйныя наступствы. Калі абавязчаць у выглядзе круга ўсё поле беларускай апазыцыі, то раней новапрыбылыя зімалі невялікі сэгмент, а ў асноўным гэта была так званая арганізаваная апазыцыя. Цяпер сэгмент новапрыбылых усё больш і больш павялічваецца.

І тут будзе адбывацца адна з самых істотных драмаў — калі ня самая важная! Калі яны ня знайдуць паразуменія між сабой, узнікне сумятні — гэта адзін варыянт падзеяў. Другі варыянт падзеяў: ньюкамэры цалкам становяцца дамінантай. І мы бачым ужо шмат прыкладаў гэтага. Трэці варыянт — кумулятыўны эфект: калі яны знаходзяць паміж сабой вельмі добрыя варыянты ўзаемадзеяння, то выйдзе спалучэніне энэргетыкі ньюкамэраў з досьведам нашых традыцыйных палітыкаў.

Галоўнае пытаныне, якое павінна так ці іначай вырашыць цяпер «топавая» апазыцыя, гэта пытаныне пра стратэгію. На каго арыентавацца: на электаральную баль-

## КРУГЛЫ СТОЛ

шыню ці на актыўную меншыню? Тут цяпер разгортваецца тэарэтычная драма: ёсьць аргументы на карысць аднага і другога. Асабіста я прыхільнік другой канцепцыі — актыўной меншыні, бо электаральны бальшыні ў праціўнікаў Лукашэнкі ў Рэспубліцы Беларусі ня будзе ніколі. Дзеля мэдыйнай сітуацыі, дзеля асаблівасцяў нацыянальнага харектару, дзеля эканамічнай сітуацыі й г. д. У сэнсе зъменаў гэтая бальшыня не адыграе ніяке ролі.

**Сяргей Панькоўскі:** Ня варта забываць, што прынцып бальшыні і прынцып выбару ёсьць элемэнтамі дэмакратычнай сістэмы. Беларуская сістэма не дэмакратычная, а аўтарытарная: яна ў прынцыпе не арыентуецца на выяўленыне думак і

рэалізацыю волі народу як канстытуцыйнага прынцыпу. Бес-сэнсоўна было б пытатцца, ці падтрымлівае бальшыня Івана Жахлівага. Які быў рэйтынг Сталіна? У Беларусі мы сёньня маём рэжым, які, па-першае, у прынцыпе не разылічаны на зъмянляльнасць палітычнага кіраўніцтва (акрамя тых вышадкаў, калі яно само будзе прыматъ раашэнніне пра ўласную зъмену). Па-другое, ён не разылічаны на тое, каб кіравацца вольна выяўленай думкай насельніцтва. Таму я, як і А. Вардамацкі, прыхільнік прынцыпу «актыўной меншыні», бо, на мой погляд, ува ўмовах аўтарытарызму звычайнія дэмакратычныя прынцыпы не працуяць паводле вызначэння.

**Андрэй  
Вардамацкі:  
Электаральны  
бальшыні  
у праціўнікаў  
Лукашэнкі  
у Беларусі  
ня будзе ніколі.  
Дзеля мэдыйнай  
сітуацыі, дзеля  
асаблівасцяў  
нацыянальнага  
харектару,  
дзеля  
еканамічнай  
сітуацыі й г. д.  
У сэнсе зъменаў  
гэтая бальшыня  
не адыграе  
ніяке ролі.**

**Валер Булгакаў:** Хацелася б сфакусавацца на больш пякучых пытанынях. У мяне ёсьць прасцюцкая антрапаморфная тэорыя: Беларусь пры Лукашэнку, як і пры Машэраву ѹ іншых кіраўніках, была «прадажнай дзеўкай», якая прадавала Расеі свой гонар. Гэты «гонар» складаўся з яе этнічнай своеасаблівасці — мовы, культуры, аўтэнтычных традыцый і г. д. Расейская імперыя заўсёды заахвочвала асыміляцыю, і акурат гэтай тэндэнцыі былі выкліканыя беспрэцэдэнтныя інвэстыцыі ѹ беларускую прамысловасць пачынаючы з канца Другой сусветнай вайны. Японскі палітоляг Кімітака Мацузата пісаў, што нібыта савецкага кіраўніцтва столькі інвеставала ѹ Беларусь пасля 1945 г. таму, што тут загінуў кожны

трэці. Але насамрэч падзеі Другой сусветнай вайны праста паказалі, што беларусы значна больш, як украінцы ці прыбалты, захоўваюць ляяльнасць імперскай мэтраполіі. Каб нарасціць яе і прадухліцьмагчымасць ператварэння беларусаў у нацыю, імперыя кінула яшчэ большыя сілы. Лёгіка савецкага капіталу была такая ж, як у заходніага: і першы, і другі імкнуліся ѹ зону «павышанай інстытуцыйнай стабільнасці».

З гэтага пункту гледжаньня, апошнія газавыя інцыятывы кіраўніцтва Расеі паказваюць, што там пачалі ўсіведамляць, што Беларусі ўжо няма чаго прадаваць у сымбалічным пляне. Беларусы сталі амаль такія самыя, як і расейцы, таму рэурс «продажу гонару» практычна скончаны. Калі гэтая лёгіка слушная, то нас непазыбежна чакае сур'ёзнае павышэнне цэнаў на газ.

**Павал Данейка:** Аўтарытарны рэжым — гэта зусім ня тое, што таталітарны. Таталітарныя маюць большую ўстойлівасць, але яны ўсё адно маюць свой цыкл

жыщыца. Аўтарытарныя маюць меншую ўстойлівасць і таксама маюць свой цыкл жыщыца. Яны ператвараюцца ў дэмагратычныя і наадварот — мы гэта бачылі. Таталітарны зазвычай даўжэйшы за цыкл жыщыца чалавека, бо цыкл жыщыца ідэі большы за цыкл жыщыца харызмы.

Калі паглядзеце на аўтарытарныя рэжымы, то яны па-рознаму зъмяняліся. Недзе, дзе не было ўнутранага напружання і існавала магутная вонкавая падтрымка, яны існавалі да съмерці кірауніка, недзе — раней сканчаліся. Але галоўнае, што цыкл жыщыца ідэі даўжэйшы за цыкл жыщыца харызмы.

Наконт расейскага фактару. Я думаю, што ён увогуле ніякага ўплыву ня мае на тое, што адбываецца тут. Па вялікім рахунку, Расея рэальна ня мае ніякай замежнай палітыкі: апошнім часам гэтая замежная палітыка замянілася замежнай палітыкай «Газпрому». І гэта вялікі крок наперад, бо зъяўляюцца хады б нейкія рацыянальныя асновы замежнай палітыкі — хай сабе прымітыўныя, але яны дазваляюць весці з Расеяй дыялёг. І мы бачым, што спробы Pacei, якія яна рабіла, выкарыстоўваючы вонкавыя інструменты, весці замежную палітыку ў дачыненіі да Польшчы, Прыбалтыкі, Украіны, нічым ня скончліся. Былі ўсіх часовыя непрыемнасці, але вынікаў ніякі! Таму, мне падаецца, вельмі перабольшваючы ўесь час у аналізе беларускай сітуацыі магчымасці Pacei.

Але газавая праблема — цяпер у зусім іншым кантэксьце. Як я сказаў, замежная палітыка Pacei на сёньня — гэта вонкавыя інтэрэсы «Газпрому». Тэмп капіталізацыі «Газпрому» ёсьць асновай замежнай палітыкі Pacei. Таму няма ніякіх сумніваў, што газ будзе прадавацца для Беларусі дорага. І няма ніякіх сумніваў, што ў бліжэйшыя гады ён будзе дарагім і ў Pacei. 300 млрд USD капіталізацыі — гэта не мяжа. Ёсьць куды расці, і ў некаторых людзей у Pacei ёсьць мара стаць першай кампаніяй па капіталізацыі ў сьвеце. Гэта сур'ёзная мара, вакол якой ідзе ажыялажнае абмеркаванье.

Што гэта азначае для Беларусі? Па вялікім рахунку, нічога! Цана ў 100 даляраў за 1000 кубамэтраў ня зробіць якога-небудзь істотнага ўплыву на разьвіццё эканомікі. Ну, магчыма, нейкае скарачэнне тэмпаў росту, пэўныя цяжкасці ў пэўных прадпрыемстваў. Але беларуская эканоміка мае зусім іншую структуру, чым, напрыклад, украінская, для якой павышэнне цэнаў на газ — цяжкая хвароба. У сабекошце асноўных украінскіх прадуктаў на замежным рынку газ займае значную частку, у Беларусі такіх прадпрыемстваў — па пальцах адной руکі пералічыць можна: фаянавашкляныя, «Азот» і яшчэ некалькі. Гэта невялікі сэгмент беларускай эканомікі. Астатнія прадпрыемствы атрымаюць вельмі апасродкованае ўзрастанне выдаткаў. Ясна, што калі ў нас у 2 разы узрастаете цана на газ, а яна складае 50 % у электрычнасці, то цана электрычнасці ўжо не вырастаете ў 2 разы. А цана электрычнасці ў сабекошце прадукцыі, напрыклад, 10 % — адпаведна, у канчатковым росце цэнаў на прадукцыю мы атрымліваем зусім прымальны працэкт, які можа быць элімінаваны актыўнымі дзеяннямі па разьвіцці бізнэсу.

Пры гэтым «труба», якой дамагаецца Расея, аддадзеная ня будзе. Гэта вельмі моц-

**Павал Данейка:**  
«Труба», якой  
дамагаецца  
Расея,  
аддадзеная  
ня будзе. Гэта  
вельмі моцнае  
рашэнне:  
Беларусь,  
маючи «трубу»,  
заўжды будзе  
мець інструмент  
для  
абмежаванья  
росту цаны  
на газ.

## КРУГЛЫ СТОЛ

нае рашэньне: Беларусь, маючы «трубу», заўжды будзе мець інструмент для абмежаваньня росту цаны на газ. Ува Ўкраіне як была прапорцыя кошту газу і кошту транзыту, які забясьпечваў нейкі аб'ём газу бясплатна, так яна і засталася! У Беларусі тое самае адбудзецца. У нас ёсьць, напрыклад, 25 % газу, які мы атрымліваем за транзит; падымецца цана на газ — падымецца і цана на транзит, і тыя ж 25 % газу застануцца. Гэтая зброя насамрэч дастаткова абмежаваная.

**Валер Булгакаў:** Але калі павышэньне адбудзецца, гэта стане шокам для ідэялагічнай ідэнтычнасці рэжыму.

**Павал Данейка:** Я б хацеў пагадзіцца. Уся цяперашняя ідэалёгія тлумачыць: «Паглядзіце, як ім кепска, гэтым прыбалтам і ўсім астатнім съмельчакам, якія рызыкнулі пайсыці ўва ўласнае плаваньне. Ім увесь час закручваюць гайкі, і таму яны кепска жывуць». Але калі нам падымуць цану, тады ўзынікае пытаньне: а за што мы ўвесь гэты час, як сказаў Булгакаў, «Расеі гонар аддавалі»? Атрымліваеца, за праста так? І гэта будзе шокам.

**Сяргей Панькоўскі:  
Расея, прынамсі  
да апошняга  
дня, была  
важнай  
складовай  
часткай  
ідэялагічнага  
поля,  
выбудаванага  
вакол  
беларускага  
прэзыдэнта як  
геапалітычны  
аргумэнт.**

**Аляксандар Фядута:** Я ня згодны з тым, што будзе шок. Асновы цяперашняй дзяржаўнай прапаганды будуюцца не на тым, што курс правільны, а — прэзыдэнт правільны (як пішацца вось у нумары «ARCHE», дзе аналізуецца часопіс «Планета»). Ён знаходзіць адзіна правільныя рашэнні. Цэнтральний фігурай застаецца асоба «ўлюблёнага кіраўніка», і кіраўнік падрыхтаваў грамадzkую думку да таго, што Расея — сволач і ўсё, што яна будзе нам прапаноўваць, няправільна. Ён абсолютна спакойна здольны вадзіць сваю частку электарату 40 гадоў па пустэлні.

Дзяржаўная ідэялагічная машына камэнтуе асноўныя тэзісы кіраўніка дзяржавы. Найболыш яскрава гэта відаць па герархіі выступаюцца: чым больш блізкая да прэзыдэнта фігура выступае, тым больш яна абмежаваная ў выбары сродкаў і тым больш дакладна цытуе. І так далей, аж да спадара Зімоўскага ці хто там яшчэ (я не гляджу беларускай тэлевізіі), якія ўжо забаўляюцца напоўніцца, але — зноў жа! — у рамках пастуляту, выказанага Аляксандрам Рыгоравічам.

Расея ні на што не ўплывае. Гэта вельмі заўважна па Ўкраіне. Пазыцыя Расеі прывяла да праста супрацьлеглага выбару ў 2004 г. — на цяперашніх парламэнцкіх выбарах яе было не відаць і не чуваць: Паўлоўскі, які прывёз цэлую каманду на праграму Савіка Шустэра, ціха скрыгатаў зубамі, бачачы, як украінскія палітыкі ўва аўдыторыі пасымейваліся з усімі гэтае кляўнады. І гэтаксама на наступны дзень съмляйцца Кіеў: «Жырыноўскага бачыў? — Бачыў. Дурань!» Пасыля таго, як асабісты рэурс Пуціна быў выкарыстаны на марна ўва Ўкраіне, ён ня будзе запатрабаваны і ў Беларусі. Нейкая частка насельніцтва нэрвова адрэагуе на напружаныя адносіны паміж двума прэзыдэнтамі, але іншых фігураў, здольных хаця б крыху ўплываць на сітуацыю ў Беларусі, у Расеі ў запасе ўжо не засталося.

**Андрэй Вардамацкі:** Насамрэч вельмі тонкі дэтэрмінантны слой, які нешта вызначае. Пропаганда (і адпаведныя камэнтары) працуе тады, калі гэта трапляе на падрыхтаваную глебу і на інфармацыйную патрэбу. І якімі б ні былі блізкімі і як бы

дакладна ні цытавалі кіраўніка ўсе наступныя ступені герархіі, які б ні быў асабісты рэсурс, якія б перадачы ні рабіліся, усё ж адбудзеца эфект, які я называю «18 %». Самы нізкі за ўсю гісторыю рэйтынг у Лукашэнкі быў у позніюю восень 2001 г. Гэта адбылося тады, калі файна працавала тэлевізія, радыё і г. д. Проста адбылося павелічэнне цэнаў на камунальнае абслугоўваньне. І тут базавае эканомічнае пытанье палягае ў наступным: ці выгрымае гэта эканоміка Беларусі?

Я не эканаміст, але я ведаю іншыя пункты гледжаньня, якія зь вельмі вялікай колькасцю аргумэнтаў кажуць, што ня выгрымае. У Рэсеi няма ніякіх магчымасцяў упłyваць на Беларусь. Але газ дае магчымасць ажыццяўляць сацыяльныя праграмы, трymаць такую колькасць людзей у форме, такую колькасць ідэолягаў... Рэальнага ўзъдзеяньня гэтай цэнавай газпромаўской пазыцыі ня ведае ніхто! Невядома, удары що гэтае павышэнне па Беларусі ці ня ўдарыць.

**Аляксандар Фядута:** Пасыля таго моманту, калі Расея адпусціць цэны на газ (раней я гэта звязваў з уступленнем Ресеi ў СГА, бо тады ў яе зьяўляецца нагода), плюс год і яшчэ паўгоду — і мы ляжым.

**Андрэй Вардамацкі:** Падтрыманьне эканамічнага дабрабыту бяз газавай падачкі азначае пераход на зусім іншыя спосабы мэнеджменту эканомікі: развіцьцё малога і сярэдняга бізнесу, пераход на новыя тэхналёгіі ў 6—7 базавых экспартаўтваральных прадпрыемствах і эканамічную свободу. Гэта пацягне за сабой такі вал агульных сацыяльных наступстваў, які прывядзе да зъменаў.

**Сяргей Панькоўскі:** Я таксама лічу, што расейскі істэблішмент ня мае ніякіх інструментаў простага палітычнага ўплыву на Лукашэнку. Але Расея, прынамсі да апошняга дня, была важнай складовай часткай ідэалагічнага поля, выбудаванага вакол беларускага прэзыдэнта як геапалітычны аргумент.

Ці прывядзе павышэнне цэнаў да пагаршэння эканамічнай сітуацыі? Мы ведаем, што таталітарныя і аўтарытарныя рэжымы цудоўна існуюць у бедных краінах. Я лічу, што менавіта павышэнне ўзроўню жыцця, эканамічны дабрабыт ёсьць важнымі фактарамі дэмакратычных пераменаў. Я ня думаю, што зыніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі выкліча дэмакратычную рэакцыю ў адказ. Яно можа выклікаць рэакцыю, звязаную з незадавальненнем канкрэтным лідэрам. Але рэжым, які можа прыйсці ў выніку яе, не абавязкова будзе дэмакратычны.

Якраз павышэнне ўзроўню жыцця ёсьць фактарам дэмакратызацыі, бо яно вядзе да павышэння ўзроўню патрэбаў, у тым ліку палітычных.

**Андрэй Вардамацкі:** Ёсьць адна з базавых пазыцыяў канцепцыі свабоды: пры задавальненні патрэбаў ніжняга ўзроўню абвастраюцца патрэбы вышэйшага ўзроўню. І задавальненне матэрыяльных патрэбаў цягне за сабой абвастрэнне патрэбаў, звязаных з інфармацыяй, духоўнай сфераі, самарэалізацыяй, эстэтычнымі патрэбамі. Таму і ў выпадку падзення матэрыяльнага становішча сацыяльнае напружанье

**Сяргей Панькоўскі:**  
Я ня думаю,  
што зыніжэнне  
узроўню жыцця  
у Беларусі  
выкліча  
дэмакратычную  
рэакцыю  
у адказ. Яно  
можа выклікаць  
рэакцыю,  
звязаную з  
незадавальненнем  
канкрэтным  
лідэрам. Але  
рэжым, які можа  
прыйсці  
у выніку яе,  
не абавязкова  
будзе  
дэмакратычны.

## КРУГЛЫ СТОЛ

не будзе ўзрастаць, і ў выпадку матэрыяльнага росту ў цяперашніх інфармацыйных структурах сацыяльнае напружаныне будзе таксама ўзрастаць. Вось у чым палягае парадокс. Эканамічныя варыянты сцэнароў разывіцца вядуць да аднаго выніку.

**Павал Данейка:** Наконт эканомік. Усе гэтыя размовы, што Расея ёсьць спонсарам Беларусі, пустыя. Пытаныні балянсу — невідавочныя, бо Беларусь таксама ёсьць спонсарам Pacei. Ёсьць іншыя рэчы, якія мы ствараем для расейскай эканомікі і якія дазваляюць там зарабляць грошы. Ніхто не спрабаваў падлічыць агульны баланс. Акрамя Лукашэнкі, які заяўляў, што ня ўсё так проста, што ня толькі нас фундуюць, але і мы фундуем. І ён мае рацыю! Беларуская эканоміка і палітыка (у тым ліку ваенная) ствараюць масу прэфэрэнцыяў і магчымасцяў для расейскай. Так што баланс магчымы. Ён можа быць адмоўны, але гэта не выглядае дужа катастрофічна.

**Аляксандар Фядута: Лёс Сідорскага будзе вартым жалю незалежна ад таго, чым скончацца перамовы пра газ. У кожным разе яны скончацца адстаўкай прэм'ера.**

Зь іншага боку, газ — важная рэч, але галоўнае для беларускай эканомікі — гэта нафта. На сёняняшні дзень цэны на нафту вызначаюць дынаміку разывіцца беларускай эканомікі. У мінульым годзе адбылося ператварэныне Эўразвязу ў першага экспартнага партнэра Беларусі — гэта съведчыць пра кардынальныя зьмены ў структуры беларускай эканомікі. У мінульым годзе на Заходнюю Эўропу, на ЭЗ прыпадала 45 % беларускага экспарту, у той час як на Расею — толькі 36 %. Сытуацыя практычна перавярнулася. 5 гадоў таму было амаль 60 % на Расею, а 20 % — на ЭЗ. Зьмены кардынальныя. І ўсё гэта — праз рост цэнаў на нафту! Калі мы паглядзім дынаміку росту ВУП, то пабачым, што там цэнавы фактар на нафту ёсьць ключавым. Калі мы паглядзім на беларускі бюджет, то ўвядзеныне ПДВ па краіне прызначэння і рост цэнаў на нафту ёсьць ключавымі для напаўнення бюджету. Таму насамрэч беларуская проблема не ў павышэнні цэнаў на энэрганосбіты, а ў магчымым паніжэнні цэнаў на энэрганосбіты. Па-дзенне цаны на нафту стане крыніцай эканамічнага кризісу ў краіне. А гэта прывядзе да таго, што ѹ цэны на газ пойдуць уніз, бо яны ўзаемазвязаныя.

На гэтым фоне мы маем вельмі складаныя праблемы ў рэальным сэктары. Мы маем устойлівае (зь месяца ў месяц) падзеніне экспарту ў Расею, паступовае нарастаныне крэзісных зьяваў у сэктары, які ажыццяціліяе рэальную перапрацоўку, стварае высокую даданую вартасць. І гэтыя праблемы звязаныя з тым, што расейскі рынак, на якім пераважна прадаецца гэтая прадукцыя, становіцца канкурэнтны. Каб нашыя прадпрыемствы маглі працаваць у канкурэнтным рынку, яны павінны мець адэватныя арганізацыйныя структуры, фінансавыя механізмы і матывацію ў лідэраў гэтих прадпрыемстваў. Калі гэтага няма, то яны (з рознай хуткасцю) будуць губляць канкурэнтныя пазыцыі на расейскім рынке.

**Аляксандар Фядута:** Я б хацеў абмеркаваць іншы бок праблемы: якія палітычныя працэсы будуць адбывацца ў краіне? Лукашэнка разумее небяспеку, якая яму пагражае, калі ён перастане рэальная кантроліваць эканоміку. Гэта азначае, што яму трэба будзе пазбаўляць эканамічную эліту краіны натуральным лідэрам. Сёньня буйныя бізнэсоўцы, якія ідэальна ўпісаліся ў систэму, успрымаюць найлепшым прамінкам сп. Сідорскага. Калі б Аляксандар Рыгоравіч сёньня надумаў сыходзіць, яны

б «скінуліся», каб забяспечыць яму бязьбеднае існаванье, абы пакінуў Сідорскага. Таму лёс Сідорскага будзе вартым жалю незалежна ад таго, чым скончачца перамоўы пра газ. У кожным разе яны скончацца адстаўкай прэм’ера. Пытанье ў тым, што будзе рабіць кіраўнічы клан, які арыентуецца на Сідорскага і асацыяваўся зь імем цяперашняга пасла ў Пэкіне. Калі ў гэтых людзей хопіць сілы (бо грошай-то ў іх хопіцы!) пачаць ствараць рэальную прамысловую апазыцыю і шукаць дыялёгу з апазыцый ідэалягічнай, гэта азначае, што ўпершыню будзе шанец падпісаць пагадненне паміж дзізвумом элітамі краіны — інтэлектуальнай і эканамічнай. І Аляксандар Рыгоравіч атрымае насамрэч вельмі небяспечнага суперніка. Менавіта таму ён, найхутчэй, не дапусціць такога блёку.

Кажуць, што ўжо прынятае рашэнье ліквідаваць інстытут дарадцаў прэм’ер-міністра. То бок цяпер прэм’ер-міністра пазбавяць «чыпаў з мазгамі», якія раней яму належалі паводле пасады. Лукашэнку задаволіць любы вынік газавых перамоваў, бо ён выдатна ўпісваецца ў канцэпцыю адстаўкі прэм’ера. Здаў «Белтрансгаз» — гэта ўрад здаў «Белтрансгаз», ня здаў «Белтрансгазу» — ня можаш дамовіцца: гэта выдатная нагода памяняць прэм’ера.

Каб быў такі выбор, мусіць уздельнічаць два бакі: з аднаго боку — тая эліта, якую я называю эканамічнай, прамысловай, з другога боку — ідэалягічнай. Ці будзе яна ў стане пайсьці на нейкі пэўны кансэнсус з гэтым чынавенскім кланам, прадстаўніком якога ёсьць Сідорскі? Пры гэтым здаочы сабе справу, што ў гэтым разе нас чакае як найбольш становішча малодшага партнэра.

Многія з гэтых людзей ніяк не запэцканыя рэпрэсіямі супраць апазыцыі. Але гэта не азначае, што яны нешта рабілі ня толькі для дэмакратыі, але і для культуры, што яны былі здольныя на нейкія знакавыя ўчынкі, што ў іх, нарэшце, ёсьць каму весыці гэтыя перамовы. Мы дагэтуль жывём зь імі ў дзівух розных дзяржавах: ня толькі пад рознымі сымбаліямі, але мы рэальна нідзе не перакрыжоўваемся. Адсутнічаюць пляцоўкі, на якіх можна было бывесыці дыялёг. Вялікай проблемай будзе пошук супольнай мовы. Пагатоў, яна будзе ўскладніцца праблемай пошуку супольнай мовы ўнутры самой апазыцыі: між систэматызаванай апазыцыяй і апазыцыяй Плошчы рэальна існуе праблема пошуку супольнай мовы. Трэба шукаць мэханізмы, пры якіх мабільнасць і ідэалягічнай незашоранаасць новага пакаленяня, якія прыйшли ў апазыцыю, можа быць канвертаваная ў яго статус у агульным апазыцыйным полі.

Тут вельмі вялікае значэнье мае фігура Мілінкевіча. Ясна, што да моманту перамоваў з кіруючай сённяня намэнклітурай (я не кажу асабіста пра Лукашэнку) Мілінкевіч павінен заставацца статуснай асобай беларускай апазыцыі, бо, на жаль, нікога іншага на сённяня намэнклітура ня ведае. Было б вельмі съмешна, калі б нехта ўзяўся весыці перамовы зь лідэрам «канапнай» партыі ў 700 чалавек, намеснікам якога быў сп. Альфер. Ніводзін буйны чыноўнік, ніводзін рэальна буйны бізнэсовец

**Аляксандар  
Фядута:  
Да моманту  
перамоваў  
з кіруючай  
сённяня  
намэнклітурай  
(я не кажу  
асабіста  
пра Лукашэнку)  
Мілінкевіч  
павінен  
заставацца  
статуснай  
асобай  
беларускай  
апазыцыі, бо  
нікога іншага  
на сённяня  
намэнклітура  
ня ведае.**

## КРУГЛЫ СТОЛ

проста ня пойдзе ў такую апазыцью. Мілінкевіч сымбалізуе новую канфігурацыю сілаў: кантактаваць з чалавекам, зь якім кантактуюць канцлер Нямеччыны, міністар замежных справаў Францыі... Як бы я ні крытыкаваў яго за тое, што ён ездзіць туды часыцей, чым у Слонім ці Рэчыцу, гэта да нейкай ступені павышае яго «капітальназыцью», як сказаў бы П. Данейка.

Пры гэтым трэба здаваць себе справу, што, на жаль, Аляксандар Мілінкевіч і кожны чалавек, які мог бы стаяць на ягоным месцы, ня зможа стаць прэзыдэнтам нават на першых адносна дэмакратычных выбарах у Беларусі. Таму самае галоўнае — падпісаць саюз з той сілай, якая будзе здольная паставіць новага прэзыдэнта.

**Валер Булгакаў:** Гэтага моманту не было 12 гадоў, і я ня бачу найменшага шанцу, каб гэта здарылася цяпер. А што вы думаецце наконт паводзінаў Аляксандра Рыгоравіча ў дні Плошчы: у яго была разгубленасць?

**Аляксандар Фядута:  
Лукашэнка не рашыў галоўнай задачы — задачы ўласнай будучыні.**

**Аляксандар Фядута:** Дзякую Богу, вы не пытаецся ў мяне, ці быў ён здаровы. Ён быў здаровы! Ён паводзіў сябе як юнак, які абдумвае быццё. Яго мысленыне ўладкаванае так, што ён вырашае задачы ў меру іх паступлення. У яго была задача «трэці тэрмін» — ён яе рашаў. Як яму здавалася, ён яе рашыў і думаў, што гэтым усё заканчваецца. І тут высыветлілася, што нічога не заканчваецца!

Ён пабачыў, што нічога ня скончылася, бо ён не рашыў супэр-задачу. Ён аформіў юрыдычна трэці тэрмін, а што потым? Пажыццёвае? Сын? Лава падсудных? Лецішча ў бліжнім Падмаскоўі? Ён не рашыў галоўнай задачы — задачы ўласнай будучыні. Ён увесе гэты час думаў пра сваю будучыню. Цяпер перад ім стаіць цэлая куча пытанняў, на якія ў яго няма адказаў.

Пытаныне «Хто вінаваты?» яго не цікавіць даўно: ён прызначае вінаватых па чарзе. А што рабіць, ён ня ведае, бо цяпер рэзка зъмянілася сітуацыя: рэзка зъмяніўся замежнапалітычны і эканамічны кантэкст. І ён дастаткова добра разумее, што гэты кантэкст будзе мяніцца. А калі кантэкст будзе мяніцца, гэта значыць, што ён, Лукашэнка, не кантралюе сітуацыю ў краіне, бо не кантралюе фактары, якія ўпłyваюць на сітуацыю ў краіне. Калі ён не кантролюе, то ён стараецца ў такія моманты не прымаць ніякіх рашэнняў. Пакуль у яго была магчымасць не прымаць ніякіх рашэнняў, ён іх не прымаў.

Цяпер усё адносна ясна. Ясна, як будзе паводзіць сябе Расея, ясна, як паводзіць сябе Захад, — можна прымаць нейкія рашэнні.

**Валер Булгакаў:** Мы да канца не абгаварылі спектар пытанняў, звязаны з страцігіяй А. Мілінкевіча на бліжэйшыя 5 гадоў. Калі яму не памагчы, гэты палітык будзе вымушаны ісці ўсъляпую ў 2011 г.

**Андрэй Дыніко:** Я б хацеў запярэчыць распаўсюджанаму меркаванью, што на Плошчу выйшла нейкая група нікім не кіраваных людзей. Вельмі многа людзей выйшла, бо гэта было вынікам звышчалавечых намаганняў незалежнага грамадства. Многія заклікалі прыйсці на Плошчу, Мілінкевіч двойчы ў сваіх тэлевыступах і двойчы ў радыёвыступах (а таксама на кожным мітынгу) заяўляў, што 19 сакавіка трэба быць на Плошчы. Я за перадвыбарны час, напэўна, 88 разоў пачуў, што 19-га я павінен быць на Плошчы. І гэта дало свой эфект!

Мы на сёньня ня можам паўплываць на сыравінную каньюнктуру на рынках, ад якой, як лічаць, тут многае залежыць. Але ці ёсьць такія рэчы, на якія мы можам паўплываць?

**Аляксандар Фядута:** Ува ўсіх актараў дэмакратычнага сектару палітычнага поля існуе сёньня задача. Яна палягае ў тым, каб ня даць «адматаць» назад, ня даць адисыці з тых пазыцыяў, якіх мы дасягнулі. Па-першае, ня даць затаптаць Мілінкевіча, ня даць зынішчыць гэтую пляцоўку для вядзення любых перамоваў — з Захадам, з Усходам, з уласнай намэнклатурай, з шырокім народным масамі, з кім заўгодна. Легітимнасць Мілінкевіча ўнутры будзе доўжыцца яшчэ 2 гады, ён усё яшчэ будзе ўспрымацца як натуральны лідэр. Тры гады пра яго будучы памятаць, што ён нечага дамогся. Далей, калі ня будзе датэрміновых выбараў і чаго іншага, мы ўвойдзем у новы перадвыбарны цыкл. Умоўна кажучы, праз два гады трэба праводзіць Кангрэс. Мілінкевічу трэба выходзіць на яго, здаваць справы з таго, што ён зрабіў і атрымліваць мандат на наступную перадвыбарную кампанію альбо ў якасці адзінага кандыдата, альбо ў нейкай іншай якасці — лідера руху, начальніка штабу... Яму неабходны новы даплыў легітимацыі.

Другі момант. Існуе новае пакаленіне, якое пакуль ня мае сваіх вагароў уплыву на сітуацыю, за вынікам флэш-мобаў і падобнага. Яны могуць праводзіць нейкія акцыі, але ў іх няма ўласнага голасу, уласнага інтэлектуальнага рэсурсу. Яны не ўпісаны ў цяперашнюю палітычную сістэму. Гэта азначае, што ў бліжэйшыя 2 гады шэрагу мэдыйных рэсурсаў неабходна абсалютна съведама даваць ім слова. І таксама абсалютна съведама частка палітычнага апазыцыйнага істэблішменту павінна канстытуяваць унутры сябе гэтую новую генерацыю, прадстаўнікоў Плошчы. Я не кажу, што яны павінны саступіць ім месцы. Але калі ў палітычна-кансультатыўнай радзе сядзяць людзі, якія не рэпрэзентуюць нікога, і іх галасы значаць нашмат болей, чым галасы хлопцаў, якія могуць рабіць хоць нешта, гэта ўжо становіца съмешным.

**Андрэй Вардамацкі:** Ні ў якім разе не канстытуяваць унутры сябе! Каапэрацыя! Ад канстытуванья ўнутры адбудзецца распад арганізму.

Занатаваў Зыміцер Дзядзенка

**Аляксандар  
Фядута:**  
**Ува ўсіх актараў  
дэмакратычнага  
сектару  
палітычнага  
поля існуе  
сёньня задача.  
Яна палягае  
у тым, каб  
ня даць  
«адматаць»  
назад, ня даць  
адисыці з тых  
пазыцыяў, якіх  
мы дасягнулі.**